

НЯХАЙ ЖЫВЕ 43-Я ГАДАВІНА ВЯЛІКАГА КАСТРЫЧНІКА!

Працятары ўсіх краін, яднайцеся!



Орган парткома, рэктарата, мясцома, камітета ЛКСМБ і прафкома Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна



Квітнець садам на Беларусі

Навуковы супрацоўнік Кантонскага ўніверсітэта ў Кітайскай Народнай Рэспубліцы Мо Сі Му на працягу года стажыруецца пры Ціміразеўскай сельскагаспадарчай Акадэміі. Яго цікавіць пытанні фізіялогіі раслін і ў прыватнасці фотасінтэзу культурных раслін. У нашым ўніверсітэце на кафедры фізіялогіі раслін на працягу мно-гіх год пад кірауніцтвам акадэміка Ц. М. Годнева вядуцца работы па біясінтезу хлорафлу. Зразумела, яны засікавілі Мо Сі Му. Каб пазнаёміцца з імі і атрымаць кан-сультацыю ў акадэміка Ц. М. Год-нева, кітайскі вучоны прыехаў у наш ўніверсітэт.

У адзін з выхадных дзён ка-стрычніка супрацоўнікі біялагічна-га факультэта выехаў на нядзель-нік на біялагічную станцыю Чыр-вона Урочышча. Мо Сі Му прыняў самы актыўны ўдзел у нядзельніку. Разам з работнікамі факультэта кітайскі вучоны паса-дзіў «дрэва дружбы» — ім стала наша беларуская бярозка.

Выдатная традыція склалася на біялагічным факультэце. Кожны год пяты курс пакідае на па-мяць ўніверсітэту пасаджаныя рукою выпускніку дрэвы і ку-старнікі. Так званая, «Алея вы-пушкінікаў» папоўнілася ў час рэ-публиканскага месячніку саду но-вымі саджанцамі.

Усяго выпускнікі, студэнты і супрацоўнікі факультэта высадзі-лі на батанічным участку на бія-станцыі ў Чырвоным Урочышчы звыш 120 саджанцаў дрэў, у тым ліку пладовых, і звыш 130 саджанцаў розных парод дэкаратыў-ных кустарнікаў.

Будуць квітнець сады на зямлі беларускай!

Тэкст і фота дацэнта
С. У. КАЛІШЭВІЧА.

На здымках уверсе: супрацоў-нікі біялагічнага факультэта на нядзельніку.

СВЯТОЧНЫЙ ВІНШАВАННІ

Студэнтаў, супрацоўнікаў і ву-чонных нашага ўніверсітэта павін-шаваў са святам Вялікага Ка-стрычніка Міністр вышэйшай, ся-рэдній спецыяльнай і прафесія-нальнай адукациі М. В. Дараеш-

еві. Віншавальныя телеграмы пасту-пілі таксама ад Ленінградскага ўніверсітэта імя А. А. Жданава, Кіеўскага ўніверсітэта імя Т. Г. Шафізэнкі, Маскоўскага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава, Тартускага, Вільнюскага, Львоў-скага, Тбліскага ўніверсітэтаў, Беларускай сельскагаспадарчай Гарацкай акадэміі, Беларускага політэхнічнага інстытута імя І. В. Сталіна і іншых ВНУ краіны.



43

гады прайшло з таго дня, калі гром гармат Аўроры аб-вясціў усюму свету аб тым, што працятары Расіі пад кірауніцтвам Камуністычнай партыі скінуў уладу памешчыкаў і капіталістаў і пачаў будаўніцтва новага ладу. З гэтага дня пачалася новая эра ў гісторыі чалавечства, якую так ге-ніальная прадбачыла Маркс, Энгельс, Ленін. 43 гады, якія ад-дзяляюць нас ад 25 каstryчніка 1917 года, былі гадамі нябачнага троуму марксізма-ленінізма, гадамі вялікіх перамог народаў на-шай краіны ва ўсіх галінах экано-мікі і культуры. За 43 гады са-вецкі народ пераканаўча даказаў перавагу сацыялістычнага ладу над капіталістычным. Былая за-нядбалая царская Расія за гэ-ты гады ператварылася ў магут-ную індустрыяльную дзяржаву.

Дзень 25 каstryчніка 1917 года акрэслі шлях народам многіх краін свету, якія таксама скінулі імперыялістычныя ланцугі і ўступілі на шлях сацыялістычнага жыцця.

Выдатнымі падзеямі, цудоўнымі перамогамі азnamенаваўся 43-ці год існавання сацыялістычных дзяржав. Падуланды волі са-вецкага чалавека гіганцкі касмічны лайнер узняў у космас жывыя істоты і паслухмяна вярнуў іх на нашу, савецкую зямлю. Усе тэр-міны навігациі ў Паўночным ледавітым акіяне далёк адсунуў атамны ледакол «Ленін» і, на-рэшце, галоўнае — савецкая краіна атрымала новыя перамогі ў баражбе за мір ва ўсім свеце. Усе людзі добрай волі з захапленем сачылі за牠, як Мікіта Сяргеевіч Хрушчоў на XV сесіі Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый выкрываў про-шукі імперыялістычных падпаль-шыкаў вайны, мужна адстойваў ідэі міру.

Так ужо вядзеца ў са-вецкіх людзей. Сваё свята яны сустракаюць працоўнымі падарункамі. Паспяхова працягвае наш народ штурмаваць рубяжы сямігодкі — датэрмінова выкананія план дзесяці месяцаў бягучага года па вытвор-часці валавай прадукцыі.

№ 33 (424)

Панядзелак

7

лістапада

1960 г.

Цена 10 кап.

Юнакі і дзяўчата! Ву-
чыцеся жыць і працаўаць
па-камуністычнаму! Вы-
працоўвайце ў сабе высо-
кія маральныя якасці!
Будзьце вернымі прадаў-
жальнікамі рэвалюцый-
ных традыцый, свядомы-
мі і нястомнымі будаўні-
камі камунізму!

(З заклікаў ЦК КПСС)



Страна Советов

Тот день запомнят люди
навсегда:
Под гул шагов и щелканье
затворов
Вскипела невская студёная вода
Могучим залпом крейсера
«Аврора».
Был назван днём рождения
страны
Тот день во всех столицах света,
Страны, чей герб достиг Луны,
Страны, что названа Страной
Советов.

Всех изумил России мощный
взлёт,
Достигнутый трудами человека.
И вот уже проходит сорок
третий год,
Уже не далеко и до полвека.
Страна достигла сказочных высот.
Готовы к жизни новые свершенья.
И близок час — из космоса
придёт
От наших астронавтов
здравление.
Г. ГРОЗДОВ.

Дзень нараджэння новай эпохі

Многа цудоўнага прынёс 43-і год са-вецкай улады нашай краіне. Гэтае цудоўнае адчуваеца па-
ўсюдна, нават у самых звычайных будзённых справах. Рух брыгад і ўдарнікаў камуністычнай працы, рэйды народных дружын—усё гэ-
та прыкметы будучага, прыкметы камунізму.

А колькі радасных перамен адбылося ў жыцці нашага ўніверсітэта. Гэты год быў першым годам рабо-
бы на новым вучэбным планам. Ен прынёс студэнтам ўніверсітэта новы інтарнат на тысячу месц па вуліцы Дзімітрава, прынёс нам новыя праблемныя лабараторыі, кафедры, спецкурсы.

Слаўнымі працоўнымі дасягнен-

нямі сустракаюць 43-ю гадавіну Вялікага Каstryчніка студэнтства і вучония ўніверсітэта. Камсамоль-
ская арганізацыя ўніверсітэта за-
няла першыя месцы па працоўных справах сярод студэнткі каляткы-
вау сталіцы рэспублікі. Толькі на
будаўніцтве і добраўпарадкаванні горада нашы студэнты адпраца-
вали на грамадскіх пачатках 70 ты-
маччыніяў узяліся за выдатную работу Гра-
матамі і грашовымі прэміямі.

Дзяржынскі райком камсамола,

дзе працавалі пасланцы ўніверсі-

тэта на ўборцы ўраджаю, узнаго-

рдзіў вялікую групу юнакоў і

дзяўчата за выдатную работу Гра-

матамі і грашовымі прэміямі.

Ёсьць чым ганарыща і вучоным

універсітэта. Узрасла ўдзельная

вага комплекснай тэматыкі. У на-

шай газеце ўпаміналася ўжо, што

вучонымі ўніверсітэта надрукавана

у мінульм годзе звыш 250 работ

агульным аб'емам ў 578 друкаван-

ых лістоў. Выйшлі ў свет буйныя

каляткыўныя работы, манаграфіч-

ныя даследаванні і вучэбна-метад-

чныя дапаможнікі раду навуко-

вых работнікаў розных кафедр.

Азіраючыся на пройдзены шлях,

падводзячыя вынікі зробленага,

кожны з нас ясна ўсведамляе не-

парыўную сувязь нашых перамог

і дасягненняў з днём 25 каstryчні-

ка 17-га года. Слаўную гадавіну

Вялікага Каstryчніка шматтысця-

ныя калектуы старэйшай ВНУ рэ-

спублікі разам з усім са-вецкім на-

родам сустракаюць ў аbstаноўцы ве-

лізарнага творчага і палітычнага

ўздыму, які з'яўляецца яскравым

доказам таго, што студэнты і ву-

чония ўніверсітэта паспяхова вы-

кананы ўсе задачы, паставленыя

перед імі партыяй і ўрадам, і ўн-

яйсць свой дастойны ўклад у спра-

ву будаўніцтва камунізму.

Слава Вялікому Каstryчніку,

які адкрываў новую эру ў гісторыі

чалавечества — эру крушэння капі-

тализма і троуму сацыялізма!

5 лістапада ў актавай зале ад-
быўся ўрачысты вечар, прысвечены
43-й гадавіне Вялікага Каstryчнікай сацыялістычнай рэвалю-
цыі. З дакладамі аб значэнні Каstryчнікай рэвалюцыі для сус-
ветнага рабочага руху выступілі прафесар Міхась Рыгоравіч Лар-
чанка.

На вечары быў зачытан загад рэктара, у якім за добрую работу і выдатныя поспехі ў вучобе аб'яўлена падзяка звыш ста студэн-
там і супрацоўнікам нашага ўні-
версітэта.

У заключэнне вечара сіламі ма-
стацкай самадзейнасці ўніверсітэ-
та быў дадзен вялікі канцэрт.

Урачыстыя вечары, прысвечены-
яя славінай гадавіне, адбыліся та-
ксама на ўсіх васьмі факульте-
тах ўніверсітэта.

Няхай жыве ленінскі камсамол—верны памочнік і рэзерв Камуністычнай партыі, перадавы атрад будаўнікоў камунізма!

(З Заклікаў ЦК КПСС да 43-й гадавіны Вялікай Каstryчніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі).



Добрая слава ідзе аб брыгадзе тынкоўшчыку Леаніду Андрэеўну Бенедысюку, якая працуе на будаўніцтве галоўнага корпуса. З асобым уздымам працавалі тынкоўшчыкі напярэдадні Вялікага Каstryчніка.

На здымку: тынкоўшчыкі брыгады Л. А. Бенедысюк.
Фота В. АНЦЫФЕРАВА.

С ПОРТ

У Горках закончылася рэспубліканскія першынства па футболу сярод каманд вышэйшых навучачных установ.

Ад Мінска ўзел у гульнях прынялі троі мажнейшыя студэнцкія калектывы—эта каманды БДУ, БПІ і лесатэхнічнага інстытута. Усяго першынства аспрэчвалі восем каманд, раздзелены на дзве падгрупы.

Трэба адзначыць, што ўмовы спаборніцтва быўлі вельмі цяжкімі. Кожная каманда павінна была правесці чатыры супрэчы, не маючы ніводнага дня адпачынку. Эта патрабавала ад спартсменаў не толькі добрай тэхнічнай падрыхтоўкі, але і агульнай фізічнай выносливасці.

Іх праходзілі супрэчы?

Першая гульня з моцным калектывам сельскагаспадарчага інстытута горада Гродна закончылася нашай перамогай з лікам 2:0. На другі дзень мы супрэліся з

камандай Беларускага палітхічнага інстытута. Гэту гульню мы прайграли, як кажуць, яшчэ да пачатку, бо недацацілі свае сілы, гулялі заўшне каректна, што даволіла праціўніку дзеянічаць больш агрэсіўна. Эта і вырашила звыход супрэчы. На троі забітых мячы мы змаглі адказаць толькі адным.

Гульню са студэнцкай камандай горада Брэста па ўказанию трэнера В. Л. Кавалеўскага мы правялі ў новым тактычным варыянце. Ен прадугледжваў ўзмацненне абарончых ліній, улічваў індывідуальныя асаблівасці кожнага іграка. Таму наша перамога, хоць і з невялікім лікам 1:0—была даволі пераканаўчай.

Хочацца некалькі больш падрабязна спыніцца на апошнія гульні за 3—4 месяцы з гаспадаромі стадыёна, камандай Горацкай сельскагаспадарчай акадэміі. Эта была вельмі напружана, цяжкая супрэчы.

Моцны веџер пазбавіў нас некаторай перавагі ў тэхнічнай падрыхтоўцы. Матч праходзіў у вельмі высокім тэмпе, шмат вострых момантаў узікала ля варот абедзвюючых каманд.

У сярэдзіне першага тайма наш цэнтральны нападаючы Юры Кухаронак, абыграўшы двух абаронцаў праціўніка, моцным і дакладным ударам адкрыў лік. Да канца першай палавіны лік не змяніўся, хоць наші нападаючыя мелі реальную магчымасць павялічыць яго.

Другі тайм мы гуляем супраць ветру. Футбалісты акадэміі, падбадзёрваемыя сваімі шматлікімі балельшчыкамі, ствараюць рад небяспечных момантаў ля наших варот. Але дакладная гульня абароны на чале з капітанам каманды А. Пашковым не дае магчымасці змяніць вынік. Трэба адзначыць, што Адзік Пашкоў, гуляючы з вельмі сур'ёзнай траумай нагі, выдаць

правёў усе супрэчы, правіў спартыўную мужнасць.

Ідучы апошняя мінuty матча...

Футбалісты каманды акадэміі штурмуюць наўшыя вароты. Вось моцны ўдар у верхні вугал варот, гол здаецца наўмынчы, але варата каманды студэнт хімічнага факультета Юры Лосей у выдатным браску забірае мяч. Варата—эта апошняя надзея каманды. Ен не мае права памыляцца. Малейшая яго недакладнасць можа стаць неправілай. Дрэнная гульня варатара нервую ўесь калектыў, добрая—надае сілы, энергію, упэўненасць у перамозе. Тменна эта адчуваўся і мы.

Ішля апошняя мінuta, калі суддзя назначыў спрэчны адзінаццатыровы штрафны ўдар у нашы вароты. Стадыён замёр... Вельмі малая магчымасць для варатара выйсці пераможцай у гэтym падынку.

Юры хвалюеца. Хвалюеца і ігрок, якому нашы сапернікі даверылі

*

На вечары каштоўнымі падарункамі і Граматамі рэктората за высокі спартыўны дасягненні былі ўзнагароджаны многія спартсмены. У іх ліку студэнт хімічнага факультета, уладальнік срэбранага алімпійскага медалю, член зборнай каманды Савецкага Саюза па лёгкай атлетыцы, майстар спорту СССР Уладзімір Гараев, члены зборнай БССР па лёгкай атлетыцы М. Базылев, М. Верамейчык, А. Стрынкевіч, М. Лаўнікоў і іншыя спартсмены.



Уладзімір Гараев дзеліца з сябрамі сваімі успамінамі.
Текст і фота В. АНЦЫФЕРАВА.

Вынікі спартакіяды падведзены

Ва ўніверсітэце адбыўся спартыўны вечар, на якім былі падведзены вынікі VIII круглагадовай універсітэцкай спартакіяды і агляду-конкурса факультэтам на леп-

шую пастаноўку фізкультурнай работы. На вечары быў зачытан загад рэктара, у якім адзначалася, што ў мінулым навучальным годзе VIII спартакіяды праходзіла на 18 відах спорту. 6764 чалавекі аспрэчвалі паміж сабой перамынство ў 22 розных спаборніцтвах.

Пераможцай спартакіяды стаў дружны калектыв фізічнага факультета. На другім месцы — гісторыкі, на трэцім аказаліся хімікі.

Па выніках агляду-конкурса на першае месца выйшаў таксама фізфак. Другое заваявалі юрысты. Трэці прыз дастаўся спартсменам хімічнага факультета.

Фізічнаму факультету які, заняў першае месца ў аглядзе-конкурсе, прысуджаеца перадходны чырвоны сцяг. Ен узнагароджваеца таксама Граматай рэктарата.

Падарожнічаючы, географы вучацца

манскай Дэмакратычнай рэспублікай.

Па шляху з Сталінграда ў Астрахань студэнты пабывалі на вузоры Баскунчак. Салёнае возера Баскунчак займае першае месца сярод эксплуатацыйных азёр СССР. Яно дае да 50 працэнтаў усёй солі, ужываеца на тэртыріі Еўрапейскай часткі нашай краіны. Запасы солі ў возера нявычэрнія. Магутныя пласты, якія чаргуюцца з праслойкамі глею, залягаюць на сотні кіламетраў.

Запасы толькі верхнія салёны тоўшчы ў 10 метраў ацэньваюцца ў 775 мільёнаў тон і штогод

яго багатая прырода. Тут яны вывучаюць калярскую металургію Паўночнай Асієй, нафтавую і газовую прымесловасць.

З горада Арджанікідзе практиканты зрабілі паход па Ваенна-Грузінскай дарозе да Тблісі. Нашы студэнты пабывалі на Гергечкім (Арцверскім) ледавіку, які падножжа гары Казбегі, на вышыні 3657 метраў, перасеклі высакагорную зону Крыжовага перавалу Вялікага Каўказа. У раёным цэнтры вёсцы Казбегі студэнты наведалі краязнаўчы музей, азанёмліліся з этнографічнымі і археалагічнымі асаблівасцямі Казбегскага раёна.

Заапарк, універсітэт, фунікулер, батанічны сад, падвесная дарога і іншыя славутасці сталіцы Грузіі—Тблісі—не раз выклікалі захапленне эккурсантаў. У Аджарскай АССР яны азанёмліліся з гаспадаркай савецкіх субтропікаў, з горадам Батумі і з вядомым батумскім батанічным садам, у якім сабралі спецыяльныя гербары.

У цэлым эккурсія прайшла ар-

ганізавана і многа дала будучым географам.

А. АКІНЧЫЦ,
кандыдат географічных навук.

С. КОУШАР, асістэнт.



У гарах Каўказа.

НА ЗДЫМКУ: студэнтка 4-га курса хімфака Ніла Кунцэвіч пад кіраўніцтвам асістэнта Мікалая Георгіевіча Рафальскага вызначае мальянную рэфракцыю хлорыстага каўлю.

Фота В. АНЦЫФЕРАВА.

ВОСЕНЬ
Пагалела наваколле,
Глуха шэпчуцца асіны,
На шарбатыя ўзгоркі
Апусціўся ветрык сіні.
А ўчора ад сыроты
Заіржавела дарога,
Адзінокі адуванчык
Прытуліўся ля парога.
І ад самага светання
Цалавала шыбы лісце,
Мне марозы абяцалі
На спатканне хутка выйсці.
А. ЧАЧОТКА,
студэнт I курса
аддзялення журналістыкі.

НАШ АДРАС:
Мінск, Універсітэцкі, гарадок,
біякорпус, 31;

ТЭЛЕФОН:
2-07-19

Друкарня выдавецтва ўніверсітэта

АТ 00516

Зак. 1893

Рэдактар М. ЦІКОЦКІ.